

Frasi in bielorusso

20 semplici frasi in bielorusso

per favore	калі ласка (калі ласка - kalí láska)
grazie	дзякуй (дзякуй - dziákuj)
scusa	выбачай (выбачай - vybačaj)
io voglio questo	Я хачу гэта (Я хачу́ гэта - Ja chačú hэта)
ne voglio ancora	Я хачу больш (Я хачу́ больш - Ja chačú boľš)
lo so	Я ведаю (Я ведаю - Ja viédaju)
non lo so	Я не ведаю (Я не ведаю - Ja nie viédaju)
Può aiutarmi?	Ці можаце Вы мне дапамагчы? (Ці можаце Вы мне дапамагчы? - Ci móžacie Vy mnie dapamahčy?)
questo non mi piace	Мне гэта не падабаецца (Мне гэта не падабаецца - Mnie hэта nie padabájecca)
mi piaci	Ты мне падабаешся (Ты мне падабаешся - Ty mnie padabáješsia)
ti amo	Я цябе кахаю (Я цябе кахаю - Ja ciabié kacháju)
mi manchi	Я сумую па табе (Я сумую па табе - Ja sumúju pa tabié)
a dopo	убачымся (убачымся - ubáčymsia)
vieni con me	Хадзем са мной (Хадзём са мной - CHadziém sa mnoj)
gira a destra	павярні направа (павярні направа - raviarní napráva)
gira a sinistra	павярні налева (павярні налева - raviarní naliéva)
vai dritto	ідзі прама (ідзі прама - idzí práma)
come ti chiami?	Як цябе завуць? (Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?)
mi chiamo David	Мяне завуць Дэвід (Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć Dévid)
ho 22 anni	Мне дваццаць два гады (Мне дваццаць два гады - Mnie dváccać dva hadý)



www.flashcardo.com/it/flashcard-di-bielorusso/

Altre frasi utili in bielorusso

ciao (salve)	вітаю (вітаію - vitáju)
salve	прывітанне (прывітанне - pryvitánnie)
ciao (arrivederci)	пакуль (пакуль - rakuí)
ok	добра (добра - dóbra)
salute!	ваша здароўе (ваша здароўе - váša zdaróўje)
benvenuto	вітаем (вітаем - vitájem)
sono d'accordo	я згодзен (я згóдзен - ja zhódzien)
dov'è il bagno?	Дзе туалет? (Дзе туалéт? - DZie tualiét?)
come stai?	Як маешся? (Як маéшся? - Jak máješsia?)
io ho un cane	У мяне ёсць сабака (У мянэ ёсць сабака - U mianié josć sabáka)
voglio andare al cinema	Я хачу пайсці ў кіно (Я хачу пайсці ў кінó - Ja chaću pajscí ў кінó)
devi assolutamente venire	Ты абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязкова павінен прыйсці - Ты abaviazkóva pavínien pryjscí)
questo è piuttosto caro	Гэта даволі дорага (Гэта даволі дóрага - Héta davóli dóraha)
questa è la mia ragazza Anna	Гэта мая дзяўчына Ганна (Гэта мая дзяўчына Гáнна - Héta majá dziaŭčyna Hánna)
andiamo a casa	Пойдзем дадому (Пóйдзем дабóму - Pójdziem dadómu)
l'argento è meno costoso dell'oro	Срэбра таннейшае за золата (Срэбра таннэйшае за зóлата - Srébra tanniéjšaje za zólata)
l'oro è più costoso dell'argento	Золата даражэйшае за срэбра (Зóлата даражэйшае за срэбра - Zólata daražéjšaje za srébra)